

ВЫКАНАЎЧЫ РЭГЛАМЕНТ КАМІСІІ (ЕС) 2020/464

ад 26 сакавіка 2020 г.

як ўстанаўлівае пэўныя правы прымянення Рэгламенту (ЕС) 2018/848 Еўрапейскага Парламента і Савета адносна дакументаў, неабходных для рэтраактыўнага прызнання перыядаў з мэтай пераўтварэння, вытворчасць арганічнай прадукцыі і фармацы, якая павінна быць прадстаўлена дзяржавам-членам

(Тэкст, які мае дачыненне да ЕЭЗ)

ЕўРАПЕЙСКАЯ КАМІСІЯ,

Беручы пад увагу Дагавор аб функцыянаванні Еўрапейскага Саюза,

Улічваючы Рэгламент (ЕС) 2018/848 Еўрапейскага парламента і Савета ад 30 мая 2018 г. аб арганічнай вытворчасці маркіроўцы арганічных прадуктаў, а таксама аб адмене Рэгламенту Савета (ЕС) № 834/2007 (1), ў прыватнасці Артыкул 10(б), артыкул 14(3), артыкул 15(3), артыкул 16(3), артыкул 17(3) і артыкул 26(7)(d) гэтага ж Дагавора,

Улічваючы, што:

- (1) У раздзеле III Рэгламенту (ЕС) 2018/848 вызначаны агульныя правы вытворчасць арганічнай прадукцыі, а падрабязныя правы вытворчасць выкладзены ў Дадатку II да гэтага Рэгламенту. Для забеспячэння ўзгодненых умоў рэалізацыі гэтага Рэгламенту неабходна ўсталяваць некаторыя дадатковыя правы.
- (2) Пераход да арганічнага метаду вытворчасць патрабуе пэўных перыядаў адаптацыі ўсёх выкарыстоўваных сродкаў. Патрабаваны перыяд пераходу пачынаецца не раней, чым пасля таго, як фермер або аператар, які вырабляе водарасць або жывёл аквакультуры, паведамляе ў аб гэтай дзейнасці кампетэнтным органам. У якасці выключэння пры пэўных умовах папярэдні перыяд можа быць рэтраактыўна прызнаны часткай перыяду пераходу. Неабходна вызначыць дакументы, якія павінны быць прадстаўлены кампетэнтным органам з мэтай рэтраактыўнага прызнання папярэдняга перыяду.
- (3) Каб забяспечыць высокі ўзровень дабрабыту жывёл з улікам вядомых патрэб у арганічнай жывёлагадоўлі, неабходна вызначыць шчыльнасць пагалоўя, мінімальную плошчу для ўнутраных адкрытых пляцовак і характарыстыкі, а таксама тэхнічныя патрабаванні характарыстыкі да будынкаў адкрытых пляцовак для буйной рагатай жывёлы, авечак, коз, конных, аленьяў, свіней, птушкі і трысоў. Акрамя таго, для жывёл, якія смактуць малако, неабходна таксама вызначыць мінімальныя перыяды кармлення, пераважна матчыным малаком.
- (4) Каб забяспечыць высокі ўзровень дабрабыту жывёл з улікам вядомых патрэб у арганічнай аквакультурнай вытворчасці, неабходна таксама ўсталяваць правы шчыльнасць пасадкі характарыстыкі сстэм вытворчасць сстэм утрымання аквакультурных жывёл для кожнага вяду або групы вяду.
- (5) Перапрацаваныя арганічныя прадукты павінны вырабляцца з выкарыстаннем метадаў апрацоўкі, якія гарантуюць захаванне арганічных характарыстык якасцей прадуктаў на ўсёх этапах арганічнай вытворчасці. Улічваючы вялікую колькасць метадаў, якія выкарыстоўваюцца ў перапрацоўцы харчовых прадуктаў у арганічнай вытворчасці, складскавыя вычарпальныя спосады дазволенага метадаў немагчымы. Такім чынам, правыя метады, якія адпавядаюць прынцыпам адпаведным правам вытворчасці, выкладзеным у Рэгламенце (ЕС) 2018/848, павінны лічыцца дазволенымі ў перапрацоўцы харчовых прадуктаў у арганічнай вытворчасці.
- (6) Аднак, у дачыненні да пэўных метадаў, якія выкарыстоўваюцца пры апрацоўцы канкрэтных арганічных харчовых прадуктаў, меркаванні дзяржаў-членаў могуць разыходзіцца адносна адпаведнасці метаду прынцыпам адпаведным правам вытворчасці, выкладзеным у Рэгламенце (ЕС) 2018/848 для вытворчасці канкрэтных прадуктаў. У такіх выпадках неабходна ўсталяваць правы ацэнкі такога метаду, калі будзе пацверджана яго адпаведнасць гэтым прынцыпам правам вытворчасці, яго дазвол Камісія для вытворчасці канкрэтных харчовых прадуктаў, пры неабходнасці пры пэўных умовах.

(1) ОJ L 150, 14.6.2018, стар. 1.

- (7) Для вытворчасц дз цячых сумесяў сумесяў для малодшага дзяц нства, а таксама перапрацаваных харчовых прадуктаў на аснове збожжа дз цячага харчавання, як пазначана ў пунктах (а) (b) артыкула 1(1) Рэгламенту (ЕС), могуць спатрэб ца метады ённага абмену адсарбцыйных смол. № 609/2013 Еўрапейскага парламента Савета (2) для задавальнення патрабаванняў да складу, выкладзеных у гэтым Рэгламенце ў актах, прынятых на падставе артыкула 11(1) гэтага Рэгламенту, для адпаведных прадуктаў або ў прадуктах, як я рэгулююцца Дырэктывай Кам с 2006/125/EC (3). Неабходна дазвол ць выкарыстанне метадаў ённага абмену адсорбцы для гэтых катэгорый прадуктаў.
- (8) Падобна да метадаў, дазволена для выкарыстання ў перапрацоўцы харчовых прадуктаў, не пав нны выкарыстоўвацца метады, як я аднаўляюць уласц васц , страчаныя пры перапрацоўцы захоўванн арган чных кармоў, як я выпраўляюць вын к халатнасц пры перапрацоўцы арган чных кармоў або як я ншым чынам могуць уводз ць у зман адносна сапраўднай прыроды прадуктаў, прызначаных для продажу ў якасц арган чных кармоў.
- (9) Ул чваючы вял кую колькасць метадаў, як я выкарыстоўваюцца пры перапрацоўцы пэўных кармавых прадуктаў у арган чнай вытворчасц , складц вычарпальны сп ус х дазволена метадаў немагчыма. Таму, як прав ла, метады, як я адпавядаюць прынцыпам адпаведным прав лам вытворчасц , выкладзеным у Рэгламенце (ЕС) 2018/848, пав нны быць дазволены пры перапрацоўцы кармавых прадуктаў у арган чнай вытворчасц .
- (10) Аднак, у дачыненн да пэўных метадаў, як я выкарыстоўваюцца пры перапрацоўцы канкрэтных арган чных кармавых прадуктаў, меркаванн дзяржаў-членаў могуць разыходз ца адносна адпаведнасц метаду прынцыпам адпаведным прав лам вытворчасц , выкладзеным у Рэгламенце (ЕС) 2018/848. У так х выпадках неабходна ўсталяваць прав лы ацэнк такога метаду , кал будзе пацверджана яго адпаведнасць гэтым прынцыпам адпаведным прав лам вытворчасц , яго дазвол Кам с яй на вытворчасць канкрэтных кармавых прадуктаў, пры неабходнасц пры пэўных умовах.
- (11) У арган чнай вытворчасц пав нны выкарыстоўвацца арган чны рэпрадуктыўны матэрыял расл н, арган чныя жывёлы маладая асоб на арган чнай акавакультуры. Каб дапамагчы аператарам арган чнай прадукцы знайсц нфармацыю аб х наяўнасц , кожная дзяржава-член пав нна мець с стэмы, як я дазваляюць аператарам, як я гандлююць арган чным пераходным рэпрадуктыўным матэрыялам расл н, арган чным жывёлам або маладой асоб най арган чнай акавакультуры, раб ць публ чна даступнай нфармацыю аб сва х пастаўках. У прыватнасц , падрабязная нфармацыя аб так х в дах, як я яны могуць пастав ць у дастатковай колькасц на працягу разумнага перыяду, пав нна быць публ чна даступнай. Раз на год дзяржавы-члены пав нны прадастаўляць Кам с с нтэз такой нфармацы , а таксама нфармацыю аб адступленнях, прадастаўленых у выпадку адсутнасц даступнасц .
- (12) Расада выключаецца са збору абмену нфармацыяй аб арган чным пераходным расл нным рэпрадуктыўным матэрыяле. Таму, каб забяспечыць узгоднены падыход, мэтазгодна ўсталяваць вызначэнне расады.
- (13) Для задавальнення патрэб маладняку птушк св ней вагой да 35 кг у пэўных бялковых злучэннях дзяржавы-члены могуць дазвол ць выкарыстанне неарган чных бялковых кармоў у рацыёнах птушк св ней пры выкананн строг х умоў да 31 снежня 2025 года. З мэтай паступовага спынення гэтых адпаведных адступленняў для мэт артыкула 53(б)(с) Рэгламенту (ЕС) 2018/848 Кам с я пав нна кантраляваць х выкарыстанне з ул кам змены даступнасц на рынку арган чных бялковых кармоў. Для гэтай мэты Кам с я пав нна распрацаваць мэтанак раваную анкету, дзяржавы-члены пав нны штогод прадастаўляць Кам с запоўненую анкету, якая падсумоўвае адпаведную нфармацыю, сабраную аб даступнасц арган чных бялковых кармоў дазваляе, выдадзеных на выкарыстанне неарган чных бялковых кармоў вытворцам птушк св ней.

(2) Рэгламент (ЕС) № 609/2013 Еўрапейскага парламента Савета ад 12 чэрвеня 2013 г. аб харчовых прадуктах, прызначаных для немаўлят дзяцей малодшага ўзросту, харчовых прадуктах для спецыяльных медыцынск х мэтаў заменн ках поўнага рацыёну для кантролю ваг , а таксама аб адмене Дырэктывы Савета 92/52/ЕЭС, Дырэктыў Кам с 96/8/ЕС, 1999/21/ЕС, 2006/125/ЕС 2006/141/ЕС, Дырэктывы Еўрапейскага парламента Савета 2009/39/ЕС Рэгламентаў Кам с (ЕС) № 41/2009 (ЕС) № 953/2009 (OJ L 181, 29.06.2013, с. 35).

(3) Дырэктыва Кам с 2006/125/ЕС ад 5 снежня 2006 г. аб харчовых прадуктах на аснове апрацаваных збожжавых дз цячым харчаванн для немаўлят дзяцей малодшага ўзросту дзяцей (OJ L 339, 6.12.2006, с. 16).

- (14) Дзяржавы-члены могуць таксама стварыць падобную с тэму нфармацыю аб наяўнасці парод л н й, адаптаваных да арган чнай вытворчасці, або арган чных курачак. Ул чваючы магчымую паступовую адмену адступленняў ад выкарыстання неарган чных жывёл або курачак, важна зб раць дадзеныя аб наяўнасці арган чна вырашчаных парод л н й, спецыяльна адабраных у адпаведнасці з прынцыпам мэтамі арган чнай вытворчасці. Так м чынам, неабходна вызначыць падрабязную нфармацыю аб узгодненых дадзеных, як я дзяржавы-члены пав нны паведамляць Кам с ншым дзяржавам-членам.
- (15) Аператары, як я займал ся жывёлагадоўляй у адпаведнасці з Рэгламентам Савета (ЕС) № 834/2007 (4) Рэгламентам Кам с (ЕС) № 889/2008 (5), пав нны будучы адаптаваць свае вытворчыя с тэмы ў адпаведнасці з новым канкрэтным тэхн чным патрабаванням, выкладзеным ў гэтым Рэгламенце, як я закранаюць шчыльнасць пагалоўя жывёлы, структурныя характарыстыкі памяшканняў для жывёл звязанага з м абсталявання, даступныя плошчы к раванне зямлёй, а таксама вытворчую с тэму гаспадарк ў цэлым. Гэтыя адаптацыі запатрабуюць розных перыядаў часу ў залежнасці ад аб'ёму неабходных умяшанняў для выканання новых патрабаванняў, выкладзеных у гэтым Рэгламенце, з ул кам бягучай вытворчасці.
- (16) У прыватнасці, палажэнні адносна шчыльнасці пасадкі, м нь мальнай плошчы памяшканняў памяшканняў для курачак пэўняў-братаў, макс мальнага пашырэння адкрытых плошчаў для птушн каў, макс мальнай колькасці ярусаў абсталявання для эфектыўнай с тэмы выдалення гною ў шмат'ярусных птушн ках могуць азначаць матэрыяльныя работы нвестыцыі, так я як перабудова памяшканняў для жывёл набыццё зямлі, або поўная рэканструкцыя памяшканняў для жывёл для пэўных гаспадарак або вытворчых адз нак, як я да гэтага часу выраблял прадукцыю ў адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 (ЕС) № 889/2008. Так м чынам, для гэтых гаспадарак або вытворчых адз нак пав нен быць прадугледжаны пераходны перыяд макс мум 8 гадоў з 1 студзеня 2021 года, каб дазвол ці м правесці неабходныя адаптацыі для выканання новых патрабаванняў.
- (17) Патрабаванне адносна св ней адносна м нь мальнага працэнта паверхн адкрытай тэрыторыі, якая складаецца з цвёрдых канструкцый, можа азначаць перабудову знешн х збудаванняў змены ў с тэме збору гною ў гаспадарках або вытворчых адз наках, як я да гэтага часу выраблял сельскагаспадарчую ... № 834/2007 (ЕС) № 889/2008. Так м чынам, для гэтых гаспадарак або вытворчых адз нак пав нен быць прадугледжаны пераходны перыяд працягласцю макс мум 8 гадоў з 1 студзеня 2021 года, каб яны маглі правесці неабходны кап тальны рамонт знешн х памяшканняў для жывёл або замян ці абсталяванне ў адпаведнасці з новым патрабаванням.
- (18) Таксама даўжыня адтулі н пам ж верандам ўнутранай часткай птушн ка, патрабаванне да трывалых перагародак для адкорму птушк, акрамя Gallus gallus, канкрэтныя патрабаванні да жэрдак ўзвышаных узроўняў для сядзення могуць азначаць адчувальныя адаптацыі, так я як рамонт часткі памяшканняў для жывёл набыццё новага абсталявання для гаспадарак, як я да гэтага часу выраблял гадаванцаў у адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 (ЕС) № 889/2008. Так м чынам, для гэтых гаспадарак або вытворчых адз нак пав нен быць прадугледжаны пераходны перыяд працягласцю макс мум 3 гады з 1 студзеня 2021 года, каб яны маглі правесці неабходную адаптацыю памяшканняў для жывёл або замян ці абсталяванне ў адпаведнасці з новым патрабаванням.
- (19) Нарэшце, метады разл ку м нь мальнай плошчы ўнутраных паверхняў у птушн ках з адкрытай часткай будынка можа прадугледжваць так я адаптацыі, як значнае скарачэнне шчыльнасці пасадкі птушк або рамонт будынкаў для гаспадарак, як я да гэтага часу выраблял сельскагаспадарчую прадукцыю ў адпаведнасці з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 (ЕС) № 889/2008. Так м чынам, для гэтых гаспадарак або вытворчых адз нак пав нен быць прадугледжаны пераходны перыяд макс мум 3 гады з 1 студзеня 2021 года, каб дазвол ці м правесці неабходныя адаптацыі сва хб знес-планаў або памяшканняў для жывёл у адпаведнасці з новым патрабаванням.
- (20) У мэтах яснасці прававой дакладнасці гэты Рэгламент пав нен прымяняцца з даты ўступлення ў с лу Рэгламенту (ЕС) 2018/848.
- (21) Меры, прадугледжаныя гэтым Палажэннем, адпавядаюць меркаванню Арган зацы па арган чнай вытворчасці Кам тэт,
- (4) Рэгламент Савета (ЕС) № 834/2007 ад 28 чэрвеня 2007 г. аб арган чнай вытворчасці марк роўцы арган чнай прадукцыі, а таксама аб адмене Рэгламенту (ЕЭС) № 2092/91 (ОJ L 189, 20.7.2007, с. 1).
- (5) Рэгламент Кам с (ЕС) № 889/2008 ад 5 верасня 2008 г., як ўстанаўлівае падрабязныя прав лы рэал зацы Рэгламенту Савета (ЕС) № 834/2007 аб арган чнай вытворчасці марк роўцы арган чнай прадукцыі ў дачыненні да арган чнай вытворчасці, марк роўк кантролю (ОJ L 250, 18.9.2008, с. 1).

ПРЫНЯЎ ГЭТАЕ ПРАВІЛА:

РАЗДЗЕЛ I

КАНВЕРСІЯ

Артыкул 1

Дакументы, якія неабходна падаць для рэтраактыўнага прызнання папярэдняга перыяду

1. Для мэт пункта (а) артыкула 10(3) Рэгламенту (ЕС) 2018/848 аператар павінен прадставіць кампетэнтным органам дзяржавы-члена, у якой ажыццяўляецца дзейнасць у якой гаспадарка гэтага аператара падпадае пад сферу кантролю, аф цыйныя дакументы адпаведных кампетэнтных органаў, якія пацвярджаюць, што зямельныя ўчасткі, для якіх запытана рэтраактыўнае прызнанне папярэдняга перыяду, падпадаюць пад меры, вызначаныя ў праграме, рэалізаванай у адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 1305/2013 Еўрапейскага парламента і Савета (6), што на гэтых зямельных участках не выкарыстоўваліся ніякія прадукты або рэчывы, акрамя тых, што дазволены для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці.

2. Для мэт пункта (b) артыкула 10(3) Рэгламенту (ЕС) 2018/848 аператар павінен прадставіць кампетэнтным органам дзяржавы-члена, у якой ажыццяўляецца дзейнасць у якой гаспадарка гэтага аператара падпадае пад сферу кантролю, наступныя дакументы, якія пацвярджаюць, што зямельныя ўчасткі былі прыроднымі або сельскагаспадарчымі тэрыторыямі, якія на працягу не менш за тры гады не апрацоўваліся прадуктамі або рэчывамі, не дазвыленымі для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) 2018/848:

(a) карты, якія выразна вызначаюць кожны зямельны ўчастак, на які распаўсюджваецца запыт на рэтраактыўнае прызнанне, інфармацыю аб агульнай плошчы гэтых зямельных участкаў, пры неабходнасці, аб характары аб'ёме бягучай вытворчасці, пры наяўнасці, х геалакацыя;

(b) падрабязны аналіз рызык, праведзены кантралюючым органам або кантралюючай арганізацыяй, для ацэнкі таго, ці быў быў зямельны ўчастак, на які распаўсюджваецца запыт на рэтраактыўнае прызнанне, апрацаваны прадуктамі або рэчывамі, якія не дазволены для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, на працягу не менш за тры гады, у прыватнасці, памер агульнай плошчы, да якой адносіцца запыт, агракультурныя практыкі, якія праводзіліся на працягу гэтага перыяду на кожным зямельным участку, на які распаўсюджваецца запыт;

(c) вынікі лабараторных аналізаў, атрыманых акрэдытаванымі лабараторыямі па ўзорах глебы і/або раслін, узятых кантралюючым органам або кантралюючай арганізацыяй з кожнага зямельнага ўчастка, вызначанага як так, што ўяўляе рызыку забруджвання ў выніку апрацоўкі прадуктамі рэчывамі, не дазвыленымі для выкарыстання ў арганічнай вытворчасці, пасля падрабязнага аналізу рызык, згаданага ў пункце (b);

(d) справаздачу аб правярцы ад кантралюючага органа або кантралюючай арганізацыі пасля фізічнай праверкі аператара з мэтай праверкі адпаведнасці інфармацыі, сабранай аб зямельных участках, якія ахоплены запытам на рэтраактыўнае прызнанне;

(e) любыя іншыя адпаведныя дакументы, якія кантралюючы орган або кантралюючая арганізацыя лічыць неабходнымі для ацэнкі запыту на прызнанне зваротнай слай;

(f) канчатковая п'яцьмова заява кантралюючага органа або кантралюючай арганізацыі, у якой пазначана, ці з'яўляецца рэтраактыўнае прызнанне папярэдняга перыяду часткай пераходнага перыяду, пазначаны пачатковы перыяд, які лічыцца арганічным для кожнага адпаведнага зямельнага ўчастка, а таксама агульная плошча зямельных участкаў, на якія распаўсюджваецца рэтраактыўнае прызнанне перыяду.

(6) Рэгламент (ЕС) № 1305/2013 Еўрапейскага парламента і Савета ад 17 снежня 2013 г. аб падтрымцы развіцця сельскагаспадарчых раёнаў Еўрапейскім сельскагаспадарчым фондам развіцця сельскагаспадарчых раёнаў (EAFRD) і аб адмене Рэгламенту Савета (ЕС) № 1698/2005 (ОJ L 347, 20.12.2013, стар. 487).

РАЗДЗЕЛ II

ЖЫВЁЛА

РАЗДЗЕЛ 1

БУЙНАЯ РАГАТАЯ ГАВАЛІНА, АВЕЧКІ, КОЗЫ І КОНАПАРОДНЫЯ ЖЫВЁЛЫ

Артыкул 2

Мінмальны перыяд кармлення матчыным малаком

Мінмальны перыяд, згаданы ў пункце 1.4.1(g) часткі II Дадатку II да Рэгламенту (ЕС) 2018/848, для кармлення жывёл, якія смактаюць малака, пераважна матчыным малаком, складае: (а) 90 дзён пасля

нараджэння для буйной рагатай жывёлы конна-карычневых жывёл; (b) 45

дзён пасля нараджэння для авечак коз.

Артыкул 3

Шчыльнасць пасадкі мінмальнае плошча для ўнутраных адкрытых тэрыторый

Для буйной рагатай жывёлы, авечак, коз коннакапытных шчыльнасць пагалоўя мінмальнае плошча ўнутраных адкрытых тэрыторый павінны быць устаноўлены ў частцы I Дадатку I.

Артыкул 4

Характарыстык тэхнічныя патрабаванні да мінмальнай плошчы ўнутранай прасторы

Прынамс палова мінмальнай плошчы крытай плошчы, вызначанай у частцы I Дадатку I для буйной рагатай жывёлы, авечак, коз конных жывёл, павінна складацца з суцэльнай канструкцыі, гэта значыць не з рашоткавай або рашэцтай канструкцыі.

РАЗДЗЕЛ 2

АЛЕНЬІЯ ЖЫВЁЛЫ

Артыкул 5

Мінмальны перыяд кармлення матчыным малаком

Мінмальны перыяд, згаданы ў пункце 1.4.1(g) часткі II Дадатку II да Рэгламенту (ЕС) 2018/848, для кармлення аленевых жывёл, якія смактаюць малаком, пераважна матчыным малаком, павінна складаць 90 дзён пасля нараджэння.

Артыкул 6

Шчыльнасць пасадкі мінмальнае плошча для адкрытых пляцовак

Для аленевых жывёл шчыльнасць пасадкі мінмальнае плошча адкрытых пляцовак павінны быць указаны ў частцы II Дадатку I.

Артыкул 7

Характарыстык тэхнічныя патрабаванні да вулчых вальераў або загонаў

1. Аленяў трэба ўтрымліваць у адкрытых вальерах або загонах з пашамі, калі гэта дазваляюць умовы.

2. Вонкавыя вальеры або загоны павінны быць пабудаваны так мчынам, каб розныя вяду аленевых жывёл можна было аддзяліць пры неабходнасці.

3. Кожны адкрыты вальер або загон павінен быць падзелены на дзве зоны або прылягаць да нашчага адкрытага вальера або загону, каб мерапрыемствы па тэхнічным абслугоўванні маглі праводзіцца ў кожнай зоне або ў кожным адкрытым вальеры або загоне паслядоўна.

Артыкул 8

Патрабаванні да расліннасці характарыстык ахоўных аб'ектаў адкрытых тэрыторый

Аленям павінны быць прадастаўлены вадзяныя ахоўныя сродкі ад непагадз, пераважна з дапамогай натуральных сховішчаў, такіх як: 1. уключэнне груп дрэў хмызнякоў, частак лясоў або ўзлескаў у адкрыты вальер або загон; калі гэта немагчыма ў дастатковай ступені круглы год, павінны быць прадугледжаны штучныя сховішчы з дахам.

2. Вадзяныя вальеры або загоны для аленевых жывёл павінны быць абсталяваны прыладамі або пакрыты расліннасцю, якая дазваляе жывёлам сціраць аксаміт са сваіх рагоў.

3. На позніх тэрмінах цяжарнасці праз два тыдні пасля родаў самкі аленевых павінны мець доступ да тэрыторый, пакрытых расліннасцю, дзе можна хавацца ад хіццяняў.

4. Агароджы вакол вальераў або загонаў на адкрытых паветры павінны быць пабудаваны так мчынам, каб аленевыя жывёлы не маглі з'ехаць.

РАЗДЗЕЛ 3

СВІННІ

Артыкул 9

Мінмальны перыяд кармлення матчыным малаком

Мінмальны перыяд, згаданы ў пункце 1.4.1.(g) часткі II Дадатку II да Рэгламенту (ЕС) 2018/848, для кармлення свіней, якія смактаюць малако, пераважна матчыным малаком, павінен складаць 40 дзён пасля нараджэння.

Артыкул 10

Шчыльнасць пасадкі мінмальнай плошчы для ўнутраных адкрытых тэрыторый

Для свіней шчыльнасць пагадоў мінмальнай плошчы памяшканняў адкрытых тэрыторый павінны адпавядаць патрабаванням, устаноўленым у частцы III Дадатку I.

Артыкул 11

Характарыстыкі тэхнічных патрабаванняў да мінмальнай плошчы для ўнутраных адкрытых тэрыторый

Прынамс палова мінмальнай плошчы як унутранай, так адкрытай зоны, вызначанай у частцы III Дадатку I, павінна складацца з суцэльнай канструкцыі, гэта значыць не з рашоткавай або рашоткавай канструкцыі.

Артыкул 12

Патрабаванні да расліннасці характарыстык адкрытых тэрыторый

1. Адкрытыя тэрыторыі павінны быць прывабнымі для свіней. Па магчымасці перавага аддаецца палям з дрэвам або лясам.

2. Адкрытыя пляцоўкі павінны забяспечваць спрыяльны клімат, а таксама доступ да сховішчаў сродкаў, якія дазваляюць рэгуляваць тэмпературу цела свіней.

РАЗДЗЕЛ 4

ПТУШКА

Артыкул 13

Вызначэнн

Для мэт гэтага раздзела прымяняюцца наступныя азначэнн : (а) «птушка на адкорме»

азначае птушку, прызначаную для вытворчасц мяса; (b) «статак» у кантэксце

аддзяленняў у птушн ках азначае групу птушак, як я ўтрымл ваюцца разам, не змешваючыся з ншым в дам птушак, маюць свае ўласныя спецыяльна адведзеныя памяшканн адкрытыя прасторы; (c) «певень-брат» азначае кураня-

несушка пароды курэй-несушак, прызначанага для вытворчасц мяса; (d) «курка» азначае самку пароды Gallus gallus,

прызначаную для вытворчасц мяса, якую заб ваюць ва ўзросце не менш за 120 дзён.

Артыкул 14

Шчыльнасць пасадак м н мальная плошча для ўнутраных адкрытых тэрыторый

Для птушк шчыльнасць пасадак м н мальная плошча памяшканняў адкрытых пляцовак пав нны быць устаноўлены ў частцы IV Дадатку. я.

Артыкул 15

Характарыстык тэхн чныя патрабаванн да птушн каў

Птушн к пав нны быць пабудаваны так м чынам, каб усе птушк мел лёгк доступ да адкрытых пляцовак. Для гэтай мэты пав нны выконвацца

наступныя прав лы: 1. знешняя мяжа птушн ка пав нна мець уваходныя/выходныя адтул ны, як я забяспечаюць прамы доступ

да адкрытых пляцовак; (b) кожная ўваходная/выходная адтул на пав нна мець памер,

прыдатны для птушак; (c) птушк пав нны мець доступ да лав н без

як х-небудзь пераход; (d) лавы ад знешняй мяжы птушн ка пав нны мець агульную даўжыню не менш за 4 м на 100 м² карыснай плошчы м н мальнай паверхн ўнутранай прасторы птушн ка;

(e) у месцах узвышаных выхадаў з пад'ёмн ка пав нен быць прадугледжаны пандус.

2. Для птушн каў з верандам пав нны прымяняцца наступныя прав лы: (a) знешняя

мяжа як ад унутранага птушн ка да веранды, так ад веранды да адкрытай пляцоўк пав нна мець

выхадныя/ўваходныя адтул ны, як я дазваляюць лёгка дабрацца адпаведна да веранды або да адкрытай пляцоўк ;

(b) лавы з унутранага памяшкання птушн ка на веранду пав нны мець агульную даўжыню не менш за 2 м на 100 м² карыснай плошчы м н мальнай

паверхн ўнутранай плошчы птушн ка, а лавы з веранды на адкрытую пляцоўку пав нны мець агульную даўжыню не менш за 4 м на 100 м² карыснай плошчы м н мальнай унутранай плошчы птушн ка;

(c) карысная плошча веранды не пав нна ўл чвацца пры разл ку шчыльнасц пасадак м н мальнай плошчы ўнутраных вонкавых плошчаў, як вызначана ў частцы IV Дадатку I. Аднак дадатковая, крытая вонкавая частка будынка, прызначанага для птушк , заляваная так м чынам, што ў ёй няма вонкавага кл мату, можа ўл чвацца пры разл ку шчыльнасц пасадак м н мальнай плошчы ўнутраных плошчаў, як вызначана ў частцы IV Дадатку I, кал выкананы наступныя ўмовы: яна цалкам даступная 24 гадз ны ў сутк ;

(i)

(ii) яна адпавядае патрабаванням пунктаў 1.6.1 1.6.3 частк II Дадатку II да Рэгламенту (EC) 2018/848; (iii) яна адпавядае тым жа патрабаванням да

люкаў, што ўстаноўленыя для веранд у пунктах (a) (b) гэтага пункта; (d) карысная плошча веранды не пав нна ўключацца ў агульную карысную

плошчу птушн каў для адкорму птушк , пакольк

згаданыя ў пункце 1.9.4.4.(m) частк II Дадатку II да Рэгламенту (EC) 2018/848.

3. Для птушн каў, падзеленых на асобныя адсек для ўтрыманьня некальк х статкаў: (а) адсек пав нны

забяспечваць абмежаванне кантакту з ншым статкам недапушчэнне змешвання птушак з розных статкаў у птушн ку;

(b) прымяняюцца наступныя макс мальныя памеры птушн каў у адным аддзяленн : 3000 бацькоў Gallus

(я) gallus;

(ii) 10 000 курачак;

(iii) 4 800 галоў птушк на адкорме сямейства Gallus

gallus; (iv) 2 500 каплуноў;

(v) 4000 куратак; (vi) 2500

ндычак;

(vii) 2 500 гусей; (viii)

3 200 самцоў пек нск х качак або 4 000 самак пек нск х качак; (ix) 3

200 самцоў мускусных качак або 4 000 самак мускусных качак; (x) 3 200 самцоў

качак пароды мулард або 4 000 самак качак пароды мулард;

(xi) 5 200 цэсарак;

(c) адсек для адкорму птушк , акрамя Gallus Gallus, пав нны быць падзеленыя суцэльным перагародкам ; такая суцэльная перагародка пав нна забяспечваць поўнае ф з чнае аддзяленне ад падлог да даху будынка кожнага адсека птушн ка;

(d) адсек пав нны быць падзеленыя суцэльным або нападзачыненым перагародкам , сеткам або ячэйкам для бацькоў (Gallus gallus), курэй-несушак, курачак, пеўняў-братоў птушк на адкорме (Gallus gallus).

4. У птушн ках можна выкарыстоўваць шмат'ярусныя с стэмы. Пры выкарыстанн шмат'ярусных с стэм пав нны выконвацца наступныя прав лы: (а)

шмат'ярусныя с стэмы можна выкарыстоўваць тольк для бацькоўск х курэй пароды Gallus gallus, курэй-несушак, курачак для будучай вытворчасц яек, курачак для будучых бацькоў братоў-пеўняў;

(b) шмат'ярусныя с стэмы пав нны мець не больш за тры ярусы карыснай плошчы, уключаючы першы паверх; (c)

падвышаныя ярусы пав нны быць пабудаваны так м чынам, каб прадух л ць падзенне памёту на птушак, як я знаходзяцца ўн зе, пав нны быць абсталяваны эфектыўнай с стэмай выдалення гною;

(d) усе ярусы пав нны забяспечваць лёгк агляд птушак; (e)

шмат'ярусныя с стэмы пав нны гарантаваць, што ўсе птушк могуць свабодна лёгка перамяшчацца па розных узроўнях або прамежкавых

зонах; (f) шмат'ярусныя с стэмы пав нны быць пабудаваны так м чынам, каб забяспечваць ус м птушкам лёгк роўны доступ да адкрытых пляцовак.

Птушн к пав нны быць абсталяваны жэрдкам або павышаным ўзроўням для сядзення, або тым, ншым. 5. Жэрдз або павышаныя ўзроўн для сядзення, або тое, ншае, пав нны прадастаўляцца птушкам з маладога ўзросту ў памерах або прапорцыях, як адрываюць памеру групы птушак, як вызначана ў частцы IV Дадатку I.

6. Маб льныя птушн к могуць выкарыстоўвацца для птушак пры ўмове х рэгулярнага перамяшчэння падчас вытворчага цыклу, каб забяспечыць птушкам доступ да расл ннасц , прынамс , пам ж кожнай партыяй птушк . Шчыльнасць пасадак птушк на адкорме, устаноўленая ў раздзелах 4–9 частк IV Дадатку I, можа быць павял чана да макс муму 30 кг жывой ваг /м2 пры ўмове, што плошча першага паверха маб льнага птушн ка не перавышае 150 м2.

Артыкул 16

Патрабаванн да расл ннасц характарыстык адкрытых тэрыторый

1. Адкрытыя пляцоўк для птушак пав нны быць прывабным для птушак цалкам даступным для ўс х птушак.

2. Для птушн каў, падзеленых на асобныя адсек для ўтрыманьня некальк х статкаў, адкрытыя прасторы, як я адрываюць кожнаму асобнаму адсеку, пав нны быць падзеленыя, каб абмежаваць кантакт з ншым статкам прадух л ць змешванне птушак з розных статкаў.

3. Адкрытыя пляцоўк для птушак пав нны быць у асноўным пакрытыя расл ннасцю, якая складаецца з разнастайных расл н.

4. Адкрытыя зоны пав нны забяспечваць птушкам дастатковую колькасць ахоўных збудаванняў або схов шчаў, або кустоў або дрэў, размеркаваных па ўсёй адкрытай прасторы, каб гарантаваць, што птушкі выкарыстоўваюць усю адкрытую тэрыторыю збалансавана.

5. Расл ннасць на адкрытай пляцоўцы пав нна рэгулярна даглядацца, каб паменшыць верагоднасць л шку пажыўных рэчываў.

6. Адкрытыя пляцоўкі не пав нны распаўсюджвацца за радыус 150 м ад бл жэйшага ўваходнага/выходнага адтуліны птушні ка. Аднак дапускаецца пашырэнне да 350 м ад бл жэйшага выхаднага адтуліны будынка пры ўмове, што дастатковая колькасць схованак ад непагадз драпежнікаў раўнамерна размеркавана па ўсёй адкрытай плошчы, не менш за чатыры схованкі на гектар. Для гусей адкрытая пляцоўка пав нна дазваляць птушкам задавальняць свае патрэбы ў травяным харчаванні.

РАЗДЗЕЛ 5

ТРУСЫ

Артыкул 17

М н мальны перыяд кармлення матчыным малаком

М н мальны перыяд, згаданы ў пункце 1.4.1.(g) часткі II Дадатку II да Рэгламенту (ЕС) 2018/848, для кармлення трусянят-сосуноў, пераважна матчыным малаком, складае 42 дні пасля нараджэння.

Артыкул 18

Шчыльнасць пасадкі м н мальная плошча для ўнутраных адкрытых тэрыторый

Для трусоў шчыльнасць пасадкі м н мальная плошча памяшканняў адкрытых пляцовак пав нны адпавядаць патрабаванням, устаноўленым у частцы V Дадатку I.

Артыкул 19

Характарыстык тэхнічныя патрабаванні да мабільнага або стацыянарнага жылля

1. Падчас пашавага сезону трусоў трэба ўтрымліваць у мабільных жыллах на пашах або ў стацыянарных жыллах з доступам да пашы.
2. Па-за выпасным сезонам трусоў можна ўтрымліваць у стацыянарных памяшканнях з доступам да адкрытага выгулу з расл ннасцю, пераважна пашы.
3. Мабільныя жыллы памяшканні на пашах пав нны перамяшчацца як мага часцей, каб забяспечыць максімальнае выкарыстанне выпасу, пав нны быць пабудаваны так м чынам, каб трусы маглі пасвацца на падлозе пашы.

Артыкул 20

Характарыстык тэхнічныя патрабаванні да ўнутраных адкрытых плошчаў

1. Унутраная прастора ў стацыянарных мабільных жылых памяшканнях пав нна быць пабудавана так м чынам, каб:
 - (а) яго вышыня дастатковая, каб усе трусяняты маглі стаяць з усталяваным вушам ; (б) ён можа змясціць розныя групы трусянят дазваляць захаванне цэласнасці вывадка пасля пераводу ў фазу адкорму;
 - (а) самцоў, цяжарных рэпрадуктыўных самак можна аддзяляць ад групы па канкрэтных прычынах дабрабыту жывёл на абмежаваны перыяд пры ўмове, што яны могуць падтрымліваць глядзельны кантакт з іншымі трусамі ;
 - (д) самка можа пакінуць гняздо вярнуцца ў яго для кармлення кацянят;

(e) яна прадугледжвае:

- (i) крытае сховішча, у тым ліку цёмныя схованкі ў дастатковай колькасці для ўсёх катэгорый трусаў; (ii) доступ да гнёздаў для ўсёх трусаў не менш чым за тыдзень да меркаванай даты родаў не менш чым да канца кармлення трусаў перыяд камплектаў;
- (iii) доступ да гнёздаў для маладняку ў дастатковай колькасці, мінмум адно гняздо на кожную кормячую самку з маладняком; (iv) матэрыялы, якія дазваляюць трусам грызці труссяты.

2. Адкрытая пляцоўка ў аб'ектах са стацыянарным жылым памяшканнем павінна быць пабудавана такім чынам, каб:

- (a) яна мае дастатковую колькасць узнятых платформаў, раўнамерна размеркаваных па яе мінмальнай плошчы;
- (b) ён акружаны дастаткова высокімі і глыбокімі платамі, каб прадухіліць уцёк шляхам скачкоў або капання;
- (c) калі ёсць бетонная адкрытая пляцоўка, прадугледжаны лёгкі доступ да часткі адкрытай прабежкі з расліннасцю. Без такога лёгкага доступу плошча бетоннай пляцоўкі не можа быць уключана ў разлік мінмальнай плошчы адкрытай пляцоўкі;

(d) яна прадугледжвае:

- (i) крытыя сховішчы, у тым ліку цёмныя схованкі ў дастатковай колькасці для ўсёх катэгорый трусаў;
- (ii) матэрыялы, якія трусам могуць грызці.

Артыкул 21

Патрабаванні да расліннасцяў характарыстык, а таксама адкрытых тэрыторый

1. Расліннасць вонкавых выгулаў павінна рэгулярна даглядацца такім чынам, каб яна была прывабнай для трусаў.
2. Падчас пашавага сезону пашы павінны рэгулярна мяняцца краватцамі такім чынам, каб аптымальна заваць выпас трусаў.

РАЗДЗЕЛ III

Аквакультурныя жывёлы

Артыкул 22

Падрабязныя правы для аквакультурных жывёл па вадзе або групам вадзі

Аператары, якія вырабляюць жывёл аквакультуры, павінны выконваць падрабязныя правы для кожнага вадзі або групы вадзі, выкладзеныя ў Дадатку II, адносна шчыльнасці пасадкі спецыфічных характарыстык вытворчых сямействаў утрымання.

РАЗДЗЕЛ IV

АПРАЦОЎВАНЫЯ ХАРЧАВАННІ І КОРМЫ

Артыкул 23

Тэхналогія, дазволена пры апрацоўцы харчовых прадуктаў

1. Пры перапрацоўцы харчовых прадуктаў у арганічнай вытворчасці дазваляюцца толькі метады, якія адпавядаюць прынцыпам, выкладзеным у главе II Рэгламента (ЕС) 2018/848, у прыватнасці адпаведным канкрэтным прынцыпам, якія прымяняюцца да перапрацоўкі арганічных прадуктаў харчавання, выкладзеным у артыкуле 7, адпаведным правіламі главы III гэтага Рэгламента падрабязным правіламі вытворчасці, выкладзеным у частцы IV Дадатку II да яго.

2. Без шкоды для пункта 3 частк VI Дадатку II да Рэгламенту (ЕС) 2018/848, метады ённага абмену адсарбцыйныя смалы дазволеныя пры выкарыстанні для падрыхтоўкі арганічнай сыравіны:

(а) для прадуктаў, згаданых адпаведна ў пунктах (а) і (б) артыкула 1(1) Рэгламента (ЕС) № 609/2013, пры ўмове, што выкарыстанне гэтых метадаў неабходна для выканання патрабаванняў гэтага Рэгламенту актаў, прынятых на яго падставе артыкул 11(1) гэтага Рэгламенту для адпаведных прадуктаў; або

(б) для прадуктаў, якія рэгулююцца Дырэктывай 2006/125/ЕС, пры ўмове, што выкарыстанне гэтых метадаў неабходна для выканання патрабаванняў патрабаванняў гэтай Дырэктывы.

3. Калі дзяржава-член лачыць, што канкрэтная метадыка павінна быць ацэнена на прадмет адпаведнасці прынцыпам праваў лам, згаданым у пункце 1, або што ў гэты Рэгламент павінны быць уключаны пэўныя канкрэтныя ўмовы выкарыстання гэтай метадык, яна можа звярнуцца да Камітэта з просьбай правесці такую ацэнку. Для гэтай мэты яна паведамляе Камітэтам ншым дзяржавам-членам аб дасье з указаннем прычын такога адпаведнасці або гэтых канкрэтных умоў забяспечвае, каб дасье было даступным для грамадскасці ў адпаведнасці з заканадаўствам Саюза нацыянальным заканадаўствам аб абароне дадзеных.

Камітэт рэгулярна публікуе любы запыт, згаданы ў першым падпункце.

4. Камітэт аналізуюць дасье, згаданае ў пункце 3. Калі ў выніку аналізу, праведзенага Камітэтам, будзе зроблена выснова, што апісаная ў дасье метадыка адпавядае прынцыпам праваў лам, згаданым у пункце 1, Камітэт уносіць змены ў гэты Рэгламент з мэтай вядучага дазволу на метадыку, згаданую ў дасье, або ўключэння яе канкрэтных умоў выкарыстання ў гэты Рэгламент.

5. Камітэт пераглядае дазволы на метады перапрацоўкі арганічных прадуктаў харчавання, у тым ліку халатнасць санітарныя ўмовы выкарыстання, кожны раз, калі з'яўляюцца новыя доказы або яны прадастаўляюцца дзяржавай-членам.

Артыкул 24

Метады, дазволеныя для выкарыстання пры перапрацоўцы кармавых прадуктаў

1. Пры перапрацоўцы кармавых прадуктаў у арганічнай вытворчасці дазваляюцца толькі метады, якія адпавядаюць прынцыпам, выкладзеным у главе II Рэгламента (ЕС) 2018/848, у прыватнасці адпаведным канкрэтным прынцыпам, якія прымяняюцца да перапрацоўкі арганічных кармаў, выкладзеным у артыкуле 8, адпаведным праваў лам главы III да гэтага Рэгламента падрабязным праваў лам вытворчасці, выкладзеным у частцы V Дадатку II да яго, якія не аднаўляюць уласцівае, страчаныя пры перапрацоўцы захоўванні арганічных кармаў, якія не выпраўляюць вынікі халатнасці пры перапрацоўцы або якія ншым чынам могуць уводзіць у зман адносна сапраўднай прыроды гэтых прадуктаў.

2. Калі дзяржава-член лачыць, што канкрэтная метадыка павінна быць ацэнена на прадмет адпаведнасці прынцыпам праваў лам, згаданым у пункце 1, або што ў гэты Рэгламент павінны быць уключаны пэўныя канкрэтныя ўмовы выкарыстання гэтай метадык, яна можа звярнуцца да Камітэта з просьбай правесці такую ацэнку. Для гэтай мэты яна паведамляе Камітэтам ншым дзяржавам-членам аб дасье з указаннем прычын такога адпаведнасці або гэтых канкрэтных умоў забяспечвае, каб дасье было даступным для грамадскасці ў адпаведнасці з заканадаўствам Саюза нацыянальным заканадаўствам аб абароне дадзеных.

Камітэт рэгулярна публікуе любы запыт, згаданы ў першым падпункце.

3. Камітэт аналізуюць дасье, згаданае ў пункце 2. Калі ў выніку аналізу, праведзенага Камітэтам, будзе зроблена выснова, што апісаная ў дасье метадыка адпавядае прынцыпам праваў лам, згаданым у пункце 1, Камітэт уносіць змены ў гэты Рэгламент з мэтай вядучага дазволу на метадыку, згаданую ў дасье, або ўключэння яе канкрэтных умоў выкарыстання ў гэты Рэгламент.

4. Камітэт пераглядае дазволы на метады перапрацоўкі арганічных кармаў, у тым ліку халатнасць санітарныя ўмовы выкарыстання, кожны раз, калі з'яўляюцца новыя доказы або яны прадастаўляюцца дзяржавай-членам.

CHAPTER V

ИНФАРМАЦИЯ АБ НАЯЎНАСЦІ НА РЫНКУ АРГАНІЧНЫХ І ПЕРАНВЕРСІЙНЫХ РАСЛІН
РЭПРАДАКТЫЎНЫ МАТЭРЫЯЛ, АРГАНІЧНЫЯ ЖЫВЁЛЫ І АРГАНІЧНАЯ МАЛАДЗЬ АКВАКУЛЬТУРЫ

Артыкул 25

Инфармация, якая павінна быць прадастаўлена дзяржавам-членам

1. Дзяржавы-члены павінны прадастаўляць інфармацыю, якая павінна быць прадастаўлена ў адпаведнасць з пунктам (а) артыкула 53(6) Рэгламенту (ЕС) 2018/848, з базы дадзеных, згаданай у артыкуле 26(1), с тэм, згаданых у артыкуле 26(2), пры неабходнасці, у артыкуле 26(3) гэтага Рэгламенту, у адпаведнасць са спецыфікацыям, выкладзеным ў частцы I Дадатку III да гэтага Рэгламенту.
2. Дзяржавы-члены павінны прадастаўляць інфармацыю, якая павінна быць прадастаўлена ў адпаведнасць з пунктам (b) артыкула 53(6) Рэгламенту (ЕС) 2018/848 адносна адступленняў, прадастаўленых у адпаведнасць з пунктам 1.8.5 часткі I Дадатку II да гэтага Рэгламенту пунктам 1.3.4.3 1.3.4.4 часткі II гэтага Дадатку, у адпаведнасць са спецыфікацыям, выкладзеным ў частцы II Дадатку III да гэтага Рэгламенту.
3. Дзяржавы-члены павінны прадастаўляць інфармацыю, якая павінна быць прадастаўлена ў адпаведнасць з пунктам (c) артыкула 53(6) Рэгламенту (ЕС) 2018/848, адносна наяўнасці на рынку Саюза арганічных бялковых кармоў для птушак св. ней адносна дазволу, выдадзенага ў адпаведнасць з пунктам 1.9.3.1(c) 1.9.4.2(c) часткі II Дадатку II да гэтага Рэгламенту, у адказ на анкету, якая штогод прадастаўляецца дзяржавам-членам Камісіяй.
4. Інфармацыя, згаданая ў пунктах 1, 2 і 3, прадастаўляецца ў фармаце праз с тэму, прадастаўленую Камісіяй. Гэтая інфармацыя прадастаўляецца штогод да 30 чэрвеня ўпершыню да 30 чэрвеня 2022 года за 2021 год.
5. Інфармацыя, згаданая ў пунктах 1 і 2, атрыманая ад дзяржаў-членаў у адпаведнасць з артыкулам 53(6) Рэгламенту (ЕС) 2018/848, уключаецца ў базу дадзеных, згаданую ў артыкуле 26(1), ў с тэмы, згаданыя ў артыкуле 26(2), пры неабходнасці, у артыкуле 26(3) гэтага Рэгламенту.

РАЗДЗЕЛ VI

ЗАКЛЮЧНЫЯ І ПЕРАХОДНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Артыкул 26

Пераходныя палажэнні

1. У якасці адступлення ад раздзела 3 главы II гэтага Рэгламенту, гаспадарк або вытворчыя адзінкі са св. ней у памяшканнях, пабудаваных, адрамантаваных або ўведзеных у эксплуатацыю да даты ўступлення ў сілу гэтага Рэгламенту ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 (ЕС) № 889/2008, для якіх неабходная капітальная рэканструкцыя знешніх памяшканняў для выканання патрабавання аб тым, што прынамс палова паверхні адкрытай зоны павінна складацца з суцэльнай канструкцыі, як гэта вызначана ў артыкуле 11 гэтага Рэгламенту, павінны выконваць патрабаванні гэтага артыкула не пазней за 1 студзеня 2029 года.
2. У якасці адступлення ад раздзела 4 главы II гэтага Рэгламенту, гаспадарк або вытворчыя адзінкі з птушкі камі, якія былі пабудаваны, адрамантаваны або ўведзены ў эксплуатацыю да даты ўступлення ў сілу гэтага Рэгламенту ў адпаведнасць з Рэгламентам (ЕС) № 834/2007 (ЕС) № 889/2008 для якіх неабходная рэканструкцыя памяшканняў для жывёл, каб выканаць патрабаванне аб агульнай даўжыні птушкі каў ад унутранага птушынага пакоя да веранды, устаноўленае ў пункце (b) артыкула 15(2) гэтага Рэгламенту, павінны выконваць патрабаванні гэтага пункта не пазней за 1 студзеня 2024 года.

3. У якасц адступлення ад раздзела 4 главы II гэтага Рэгламенту, гаспадарк або вытворчыя адз нк з птушн кам з адкрытай часткай будынка, як я был пабудаваны, адрамантаваны або ўведзены ў эксплуатацыю да даты ўступлення ў с лу гэтага Рэгламенту ў адпаведнасц з Рэгламентам (EC) № 834/2007 (EC) № 889/2008 для як х неабходна значнае зн жэнне шчыльнасц ўтрымання ў памяшканн або рэканструкцыя будынкаў для выканання патрабаванняў па разл ку шчыльнасц ўтрымання м н мальных плошчаў памяшканняў, як вызначана ў частцы IV Дадатку I да гэтага Рэгламенту, пры гэтым выконваючы пункт (с) артыкула 15(2), пав нны выконваць гэтыя палажэнн не пазней за 1 студзеня 2024 года.

4. У якасц адступлення ад раздзела 4 главы II гэтага Рэгламенту, гаспадарк або вытворчыя адз нк з птушн кам , як я был пабудаваны, адрамантаваны або ўведзены ў эксплуатацыю да даты ўступлення ў с лу гэтага Рэгламенту ў адпаведнасц з Рэгламентам (EC) № 834/2007 (EC) № 889/2008 для як х неабходная рэканструкцыя памяшканняў для жывёл або замена абсталявання для выканання патрабаванняў аб сучэльных перагародках, выкладзеных у пункце (с) артыкула 15(3), або патрабаванняў аб жэрдках або паднятых узроўнях для сядзення, выкладзеных у артыкуле 15(5) гэтага Рэгламенту, пав нны выконваць гэтыя палажэнн не пазней за 1 студзеня 2024 года.

5. У якасц адступлення ад раздзела 4 главы II гэтага Рэгламенту, гаспадарк або вытворчыя адз нк з шмат'ярусным птушн кам , як я был пабудаваны, адрамантаваны або ўведзены ў эксплуатацыю да даты ўступлення ў с лу гэтага Рэгламенту ў адпаведнасц з Рэгламентам (EC) № 834/2007 (EC) № 889/2008 для як х неабходная кап тальная рэнавацыя памяшканняў для жывёл або замена абсталявання для выканання патрабаванняў аб макс мальнай колькасц ярусаў аб с стэме выдалення гною, устаноўленых адпаведна ў пунктах (b) (с) артыкула 15(4) гэтага Рэгламенту, пав нны выконваць гэтыя пункты не пазней за 1 студзеня 2029 года.

6. У якасц адступлення ад раздзела 4 главы II гэтага Рэгламенту, гаспадарк або вытворчыя адз нк з птушн кам , як я маюць адкрытыя пляцоўк , што распасц раюцца за межы радыуса 150 м ад бл жэйшага ўваходнага/выходнага адтул ны птушн ка, пабудаванага, адрамантаванага або ўведзенага ў эксплуатацыю да даты ўступлення ў с лу гэтага Рэгламенту ў адпаведнасц з Рэгламентам (EC) № 834/2007 (EC) № 889/2008 для як х неабходныя значныя адаптацы структуры аб'ектаў або дадатковае набыццё зямл для выканання патрабаванняў аб макс мальным радыусе, устаноўленага ў артыкуле 16 (б) гэтага Рэгламенту, пав нны выконваць гэта палажэнне не пазней за 1 студзеня 2029 года.

7. У якасц адступлення ад раздзела 2 частк IV дадатку I да гэтага Рэгламенту, гаспадарк або вытворчыя адз нк , як я вырабляюць курачак на птушкагадоўчых аб'ектах, пабудаваных, адрамантаваных або ўведзеных у эксплуатацыю да даты ўступлення ў с лу гэтага Рэгламенту ў адпаведнасц з Рэгламентам (EC) № 834/2007 (EC) № 889/2008 для як х неабходныя значныя адаптацы структуры птушн каў або дадатковае набыццё зямл для выканання прав лаў раздзела 2 частк IV дадатку I да гэтага Рэгламенту, пав нны выконваць шчыльнасць пасадк м н мальную плошчу ўнутраных вонкавых плошчаў для курачак пеўняў-братоў, устаноўленыя ў раздзеле 2 частк IV дадатку I да гэтага Рэгламенту, не пазней за 1 студзеня 2029 года.

Артыкул 27

Уступленне ў с лу прымяненне

Гэты Рэгламент уступае ў с лу на дваццаты дзень пасля яго публ кацы ў Аф цыйным часоп се Еўрапейскага Саюза.

Ён будзе ўжывацца з 1 студзеня 2021 года.

Гэты Рэгламент з'яўляецца абавязковым у поўным аб'ёме непасрэдна прымяняецца ва ўс х дзяржавах-членах.

Здзейснена ў Брусэл , 26 сакав ка 2020 г.

Для Кам с
Прэз дэнт
Урсула фон дэр Ляен

ДАДАТАК I

ПРАВІЛЫ ШЧЫЛЬНАСЦІ ПАЛЁВА І МІНІМАЛЬНАЙ ПАВЕРХНІ ДЛЯ КРЫТЫХ І АДКРЫТЫХ ПЛОШЧ
ДЛЯ ЖЫВЁЛЫ, ЯК ЗГАДЗЕНА Ў РАЗДЗЕЛЕ II

Частка I: Шчыльнасць пасадк м н малыя плошча крытых адкрытых тэрыторый для буйной рагатай
жывёлы, авечак, коз конна-карычневых жывёл, як пазначана ў артыкуле 3

1. Буйная рагатая жывёла

	Крытая плошча (чыстая плошча, даступная для жывёл)		Адкрытая пляцоўка (пляцоўка для прагулак, акрамя пашы)
	М н малыя жывая вага (кг)	м ² /гал.	м ² /гал.
	Да 100	1,5	1,1
	Да 200	2,5	1,9
	Да 350	4,0	3
	Больш за 350	5 з м н мумам 1 м ² / 100 кг	3,7 з м н мумам 0,75 м ² / 100 кг
Малочныя каровы		6	4,5
Бык для племяннога размнажэння		10	30

2. Авечк козы

	Крытая плошча (чыстая плошча, даступная для жывёл)		Адкрытая пляцоўка (пляцоўка для прагулак, акрамя пашы)
		м ² /гал.	м ² /гал.
Авечк		1,5	2,5
Ягня		0,35	0,5
Каза		1,5	2,5
Дз ця		0,35	0,5

3. Конегадобныя жывёлы

	Крытая плошча (чыстая плошча, даступная для жывёл)		Адкрытая пляцоўка (пляцоўка для прагулак, акрамя пашы)
	М н малыя жывая вага (кг)	м ² / галава [памер боксаў у залежнасці ад росту коней]	м ² /гал.
Развядзенне адкорм конных жывёл	Да 100	1,5	1,1
	Да 200	2,5	1,9
	Да 350	4,0	3
	Больш за 350	5 з м н мумам 1 м ² / 100 кг	3,7 з м н мумам 0,75 м ² / 100 кг

Частка II: Шчыльнасць пасадк м н мальная плошча адкрытых пляцовак для аланевых жывёл, як пазначана ў Артыкул 6

В ды жывёл оланевых	М н мальная плошча адкрытай прасторы на адз н вальер або загон	Шчыльнасць пасадк макс мальная колькасць дарослых жывёл (*) на гектар
Пятн сты алень Олень н понск	1 га	15
Лань Прама, права	1 га	15
Высакародны алень Олень елаф	2 га	7
Алень айца Дэв да Элафурус дав данск	2 га	7
Больш за адз н в д аланевых	3 га	7, кал ў статку ёсць высакародны алень або алень бацьк Дав да; 15, кал ў статку няма н высакароднага аланя, н аланя бацьк Дав да. Ален Дэв да з'яўляюцца часткай статка

(*) Дзве аланевыя жывёлы ва ўзросце да 18 месяцаў зал чваюцца за адну аланевую жывёлу.

Частка III: Шчыльнасць пагалоўя м н мальная плошча крытых адкрытых пляцовак для св ней, як пазначана ў артыкуле 10

		Крытая плошча (чыстая плошча, даступная св нням, гэта значыць унутраныя памеры, уключаючы карыты, але без ул ку кармушак, у як х св нн не могуць ляжаць)	Адкрытая пляцоўка
	М н мальная жывая вага (кг)	м2 /гал.	м2 /гал.
Св намятк -опороса з парасятам да адлучэння		7,5 на св намятку	2,5
Адкорм св ней Адлучышы, св нн на вырошчванн , св нн , кнурны на вырошчванн	Не больш за 35 кг	0,6	0,4
	Больш за 35 кг, але не больш за 50 кг	0,8	0,6
	Больш за 50 кг, але не больш за 85 кг	1,1	0,8
	Больш за 85 кг, але не больш за 110 кг	1,3	1
	Больш за 110 кг	1,5	1,2
Самка племянной св нн Сухажыльная цяжарная св намятк		2,5	1,9
Св нн -самцы племянных св ней Кабан		6 10, кал ручк выкарыстоўваюцца для натуральнай службы	8

Частка IV: Шчыльнасць пасадкі мінимальная плошча ўнутраных адкрытых пляцовак для птушак, як пазначана ў артыкуле 14 артыкуле 15(2)(с)
(б), а таксама насесты або ўзвышаныя ўзроўні для сядзення, як пазначана ў
Артыкул 15(5)

1. Бацьк Gallus gallus, прызначаныя для вытворчасці нкубацыйных яек для будучых курэй-несушек, бацьк Gallus gallus, прызначаныя для вытворчасці нкубацыйных яек для будучага адкорму Gallus gallus:

Узрост	18 тыдняў
Шчыльнасць пасадкі мінимальная плошча для крытай плошчы Максимальная колькасць племянных птушак на м ² карыснай плошчы ўнутранай прасторы птушнікі	6
Жэрдз для племянных птушак для будучых курэй-несушек Мінимальная колькасць насестаў у см/птушка	18 см/птушка
Гнёзды	7 самак на гняздо або ў выпадку агульнага гнязда 120 см ² /самка
Шчыльнасць пасадкі мінимальная плошча для адкрытай зоны Мінимум м ² на адну птушку адкрытай тэрыторыі	4

2. Курачкі брата-пеўна :

Шчыльнасць пасадкі мінимальная плошча для крытай плошчы Шчыльнасць пасадкі на м ² карыснай плошчы ўнутранай прасторы птушнікі	21 кг жывой вагі /м ²
Жэрдз або ўзвышаны ўзроўні сядзення, або абодва	Любая камбінацыя насестаў або ўзвышаных узроўняў сядзення, або абодвух, якая забяспечвае Мінимум м ² на адну птушку або Мінимум 100 см ² узвышанага ўзроўня сядзення/птушка
Шчыльнасць пасадкі мінимальная плошча для адкрытай зоны Мінимум м ² на адну птушку адкрытай тэрыторыі	1

3. Курэй-несушкі, у тым ліку пароды падвойнага прызначэння, якія вырошчваюцца для вытворчасці мяса яек:

Шчыльнасць пасадкі мінимальная плошча для крытай плошчы Максимальная колькасць птушак на м ² карыснай плошчы ўнутранай прасторы птушнікі	6
Жэрдз Мінимальная колькасць насестаў у см/птушка	18 см/птушка
Гнёзды	7 курэй-несушак у гняздзе або ў выпадку агульнага гнязда 120 см ² /несушка
Шчыльнасць пасадкі мінимальная плошча для адкрытай зоны Мінимум м ² на адну птушку адкрытай тэрыторыі	4

4. Птушка на адкорме Gallus gallus:

Шчылнасць пасадк м н мальная плошча для крытай плошчы Шчылнасць пасадк на м2 карыснай плошчы ўнутранай прасторы птушн ка	21 кг жывой ваг /м2
Жэрдз або ўзвышаныя ўзроўні сядзення, або абодва	Любая камб нацыя насестаў або ўзвышаных узроўняў сядзення, або абодвух, як я забяспечваюць м н мум 5 см насесты на птушку або м н мум 25 см ² узвышанага ўзроўню сядзення на птушку
Шчылнасць пагалоўя м н мальная плошча адкрытай плошчы для стацыянарных пташн каў М н мум м2 на адну птушку адкрытай тэрыторы	4
Шчылнасць жывёлы м н мальная плошча адкрытай плошчы для маб льных дамоў М н мум м2 на адну птушку адкрытай тэрыторы	2,5

5. Птушка на адкорм Gallus gallus: каплуны пухнатыя птушк :

Шчылнасць пасадк м н мальная плошча для крытай плошчы Шчылнасць пасадк на м2 карыснай плошчы ўнутранай прасторы птушн ка	21 кг жывой ваг /м2
Жэрдз або ўзвышаныя ўзроўні сядзення, або абодва	Любая камб нацыя насестаў або ўзвышаных узроўняў сядзення, або абодвух, як я забяспечваюць м н мум 5 см насесты на птушку або м н мум 25 см ² узвышанага ўзроўню сядзення на птушку
Шчылнасць пасадк м н мальная плошча для адкрытай зоны М н мум м2 на адну птушку адкрытай тэрыторы	4

6. Птушка на адкорме, акрамя Gallus gallus: ндык Meleagris gallopavo, як я прадаюцца цалкам для смажання або прызначаныя для
разразанне:

Шчылнасць пасадк м н мальная плошча для крытай плошчы Шчылнасць пасадк на м2 карыснай плошчы ўнутранай прасторы птушн ка	21 кг жывой ваг /м2
Жэрдз або ўзвышаныя ўзроўні сядзення, або абодва	Любая камб нацыя насестаў або ўзвышаных узроўняў сядзення, або абодвух, як я забяспечваюць м н мум 10 см насесты на птушку або м н мум 100 см ² узвышанага ўзроўню сядзення на птушку
Шчылнасць пасадк м н мальная плошча для адкрытай зоны М н мум м2 на адну птушку адкрытай тэрыторы	10

7. Птушка на адкорме, акрамя Gallus gallus: Гус Anser anser domesticus:

Шчылнасць пасадк м н мальная плошча для крытай плошчы Шчылнасць пасадк на м2 карыснай плошчы ўнутранай прасторы птушн ка	21 кг жывой ваг /м2
Шчылнасць пасадк м н мальная плошча для адкрытай зоны М н мум м2 на адну птушку адкрытай тэрыторы	15

8. Птушка на адкорме, акрамя Gallus gallus: пек нск я качк Anas platyrhynchos domesticus, мускусныя качк Cairina moschata
г брыды, мулары Cairina moschata × Anas platyrhynchos:

Шчыльнасць пасадк м н мальная плошча для крытай плошчы Шчыльнасць пасадк на м2 карыснай плошчы ўнутранай прасторы птушн ка	21 кг жывой ваг /м2
Шчыльнасць пасадк м н мальная плошча для адкрытай зоны М н мум м2 на адну птушку адкрытай тэрыторы	4,5

9. Птушка на адкорме, акрамя Gallus gallus: цасарк Numida meleagris f. хатняя:

Шчыльнасць пасадк м н мальная плошча крытай плошчы Шчыльнасць пасадк на м2 карыснай плошчы крытай плошчы птушн ка.	21 кг жывой ваг /м2
Жэрдз або ўзвышаныя ўзроўн сядзення, або абодва	Любая камб нацыя насестаў або ўзвышаных узроўняў сядзення, або абодвух, як я забяспечваюць м н мум 5 см насесты на птушку або м н мум 25 см ² узвышанага ўзроўню сядзення на птушку
Шчыльнасць пасадк м н мальная плошча для адкрытай зоны М н мум м2 /птушка адкрытай плошчы	4

Частка V: Шчыльнасць пасадк м н мальная плошча для ўнутраных адкрытых пляцовак для трусоў, як пазначана ў артыкуле 18

1. Для памяшканняў

	Крытая плошча (чыстая плошча, якая выкарыстоўваецца на адну жывёлу, за выключэннем платформаў, м ² /галава) для зоны адпачынку Ф ксаванае жыллё	Крытая плошча (чыстая плошча, якая выкарыстоўваецца на адну жывёлу, за выключэннем платформаў, м ² /галава) для зоны адпачынку Маб льнае жыллё
Карм льныя самк з маладням да адлучэння 0,6 м2 / самка з маладням , кал жывая вага самк менш за 6 кг 0,72 м2 / самка з маладням , кал жывая вага самк больш за 6 кг	0,6 м2 / самка з малым , кал жывая вага самк менш за 6 кг 0,72 м2 / самка з малым , кал жывая вага самк больш за 6 кг	0,6 м2 / самка з малым , кал жывая вага самк менш за 6 кг 0,72 м2 / самка з малым , кал жывая вага самк больш за 6 кг
Цяжарныя самк рэпрадуктыўныя самк трусоў	0,5 м2 / цяжарная самка або рэпрадуктыўная самка, кал жывая вага менш за 6 кг 0,62 м2 / цяжарная самка або рэпрадуктыўная самка, кал жывая вага больш за 6 кг	0,5 м2 / цяжарная самка або рэпрадуктыўная самка, кал жывая вага менш за 6 кг 0,62 м2 / цяжарная самка або рэпрадуктыўная самка, кал жывая вага больш за 6 кг
Адкорм трусоў ад адлучэння да забую Рэгенерацыйныя трусы (канец адкорму да 6 месяцаў)	0,2	0,15
Дарослыя самцы	0,6 1, кал самец атрымл вае порцыю для спарвання	0,6 1, кал самец атрымл вае порцыю для спарвання

2. Для адкрытай пляцоўк

	Адкрытая пляцоўка (выгул на адкрытым паветры з расліннасцю, пераважна пашай) (чыстая плошча, якая выкарыстоўваецца на адну жывёлу, за выключэннем платформаў, м ² /галава) Фасаванае жыллё	Адкрытая плошча (чыстая плошча, якая выкарыстоўваецца на адну жывёлу, за выключэннем платформаў, м ² /гал.) Мабільнае жыллё
Кармільныя самкі з наборам да адлучэння	2,5 м ² / самка з наборам	2,5 м ² / лань з камплектам
Цяжарныя самкі /рэпрадуктыўныя самкі	2,5	2,5
Адкорм трусаў ад адлучэння да забоя	0,5	0,4
Рэгенерацыйныя трусцы (канец адкорму да 6 месяцаў)		
Дарослыя самцы	2,5	2,5

ДАДАТАК II

ПАДРАБЯЗНЫЯ ПРАВІЛЫ АДНОСНА ШЧЫЛЬНАСЦІ ПАЛЁННЯ І СПЕЦЫФІЧНЫХ ХАРАКТАРЫСТЫК
ВЫТВОРЧАСЦІ І СІСТЭМЫ ЎТРЫМАННЯ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРНЫХ ЖЫВЁЛ, ЯК ЗГАДЗЕНЫ
У АРТЫКУЛЕ 22

Частка I: Ласосевыя ў прэснай вадзе

Ружовая фарэль (*Salmo trutta*) – Вяселкавая фарэль (*Oncorhynchus mykiss*) – Амерыканская ручайная фарэль (*Salvelinus fontinalis*) – Ласось
(*Salmo salar*) – арктычны голец (*Salvelinus alpinus*) – харыус (*Thymallus thymallus*) – амерыканская азёрная фарэль (або шэрая фарэль)
(*Salvelinus namaycush*) – галучка (*Hucho hucho*)

Вытворчыя сістэмы	Сістэмы вырошчвання жывёлы павінны атрымаць ваць карменне з адкрытых сістэм. Хуткасць патоку павінна забяспечваць насычэнне жывёлы кслародам не менш за 60%, а таксама камфорт жывёлы выдаленне сцёкавых вод.
Максимальная шчыльнасць пасадк	Воды ласосевых, не пералічаных у гэтым жаў за 15 кг/м ³ Ласось 20 кг/м ³ Ружовая вяселкавая фарэль 25 кг/м ³ Арктычны голец 25 кг/м ³

Частка II: Ласосевыя ў марской вадзе

Ласось (*Salmo salar*), Ружовая фарэль (*Salmo trutta*) – Вяселкавая фарэль (*Oncorhynchus mykiss*)

Максимальная шчыльнасць пасадк	10 кг/м ³ у сеткавых загонах
--------------------------------	---

Частка III: трэска (*Gadus morhua*) – ншыя гадыды, марскі ахунь (*Dicentrarchus labrax*), марскі лешч (*Sparus aurata*), мэрз (*Argyrosomus regius*), калкан (*Psetta maxima* [= *Scophthalmus maximus*]), чырвоны свец (*Pagrus pagrus* [= *Sparus pagrus*]), чырвоны барабан (*Sciaenops ocellatus*) – ншыя спарыды, а таксама шыпападобныя (*Siganus* spp.)

Вытворчыя сістэмы	У адкрытых вадаёмах (сеткавыя загоны/клеткі) з мінімальнай хуткасцю марской плыні для забяспячэння аптымальнага дабрабыту рыбы або ў адкрытых сістэмах на сушы.
Максимальная шчыльнасць пасадк	Для рыбы, акрамя турбо: 15 кг/м ³ Для турбо: 25 кг/м ²

Частка IV: Марскі ахунь, марскі лешч, мугр, кефаль (*Liza, Mugil*) – вугор (*Anguilla* spp.) у земляных сажалках прыліўных зон прыбярэжных лагун.

Сістэма ўтрымання	Традыцыйныя саяльныя басейны, пераўтвораныя ў вытворчыя адзінкі аквакультуры падобныя земляныя вадаёмы ў прыліўных зонах
Вытворчыя сістэмы	Для забяспячэння дабрабыту вадзі павінна быць забяспечана адэкватнае аднаўленне вады. Прынамс , 50% дамбаў павінны мець расліны покрыва. Ачышчальныя сажалкі на базе водна-балотных угоддзяў.
Максимальная шчыльнасць пасадк	4 кг/м ³

Частка V: Асятровыя рыбы ў прэснай вадзе

Віды, якія закранаюць: сямейства Acipenser

Вытворчыя с'тэмы	Паток вады ў кожным адгадавальным блоку павінен быць дастатковым для забеспячэння дабрабыту жывёл. Сцёкавая вада павінна быць такой жа якасць, як паступаючая вада.
Максимальная шчыльнасць пасадк	30 кг/м ³

Частка VI: Рыба ва ўнутраных водах

Віды, якіх тычацца: сямейства карпавых (Cyprinidae) ншыя звязаныя з м'яккаводнымі вадзямі ў кантэксце пол'вавай культуры, у тым ліку акунь, шчупак, сом, асятровыя рыбы.

Акунь (*Perca fluviatilis*) у монакультуры

Вытворчыя с'тэмы	У рыбных сажалках, якія павінны перыядычна цалкам асушвацца, у азёрах. Азёры павінны быць прызначаны выключна для арганічнай вытворчасці, у тым ліку для вырошчвання сельскагаспадарчых культур на засушлівых участках. Зона рыбалоўства павінна быць абсталявана ўваходам для чыстай вады такога памеру, каб забяспечыць аптымальны камфорт для рыбы. Пасля здабычы рыба павінна захоўвацца ў чыстай вадзе. Вакол глыбокіх водных аб'ектаў неабходна падтрымліваць зоны натуральнай расліннасці ў якасці буфернай зоны для знешніх зямельных участкаў, якія не выкарыстоўваюцца ў сельскагаспадарчай дзейнасці, у адпаведнасці з правамі арганічнай аквакультуры. Для вырошчвання неабходна выкарыстоўваць «пол'вавую культуру» пры ўмове належнага выканання крытэрыяў, выкладзеных у гэтых спецыфічных кацыях для ншых в'ядаў азёрных рыб.
Максимальная шчыльнасць пасадк	Агульная вытворчасць в'ядаў абмежаваная 1500 кг рыбы на гектар у год (прыводзіцца ў якасці ўраджаю з-за спецыфічных характарыстык вытворчай с'тэмы).
Максимальная шчыльнасць пасадк	толькі для акунёў у монакультуры 20 кг/м ³

Частка VII: Крэветкі п'янаводных прэснаводных креветак (*Macrobrachium* spp.)

Вытворчыя с'тэмы	Месяца будаўніцтва павінна быць у бясплодных гліністых раёнах, каб мінімізаваць уплыў будаўніцтва сажалкі на навакольнае асяроддзе. Сажалкі павінны быць пабудаваны з натуральнай гліны, якая ўжо снуе.
Максимальная шчыльнасць пасадк	Пасей: максімум 22 паслядчынкава/м ² Максимальная імгненная біямаца: 240 г/м ²

Частка VIII: Рак

Від, якога тычыцца: *Astacus astacus*.

Максимальная шчыльнасць пасадк	Для дробных ракаў (< 20 мм): 100 асобін на м ² Для ракаў сярэдняга памеру (20-50 мм): 30 асобін на м ² Для дарослых ракаў (> 50 мм): 5 асобін на м ² пры ўмове наяўнасці дастатковай колькасці месцаў для схаванак.
--------------------------------	--

Частина IX: Малюк гласкурия

Витворчя с стэмы

Ярусы, плоты, доннае вырошчванне, сеткавая мяшк , клетк , латк , сетк -л хтары, стойк для бушот ншыя с стэмы ўтрымання. Пры вырошчванн м дый на плотах колькасць вярвак не пав нна перавышаць адной на квадратны метр плошчы паверхн . Макс мальная даўжыня вярвак не пав нна перавышаць 20 метраў. Праэджванне вярвак падчас витворчага цыклу не пав нна праводз цца, аднак вяроек можна падзял ць без павел чэння шчыльнасць пасадк .

Частина X: Трап чныя прэсनावодныя рыбы: малочны сом (*Chanos chanos*), тылап я (*Oreochromis spp.*), с ямск сом (*Pangasius spp.*)

Витворчя с стэмы

Сажалк сеткавая клетк

Макс мальная шчыльнасць пасадк

Шчыльнасць: 10 кг/м³
Арэхром с: 20 кг/м³

ДАДАТАК III

ІНФАРМАЦЫЯ, ЯКАЯ ПАВІННА ПРАДСТАЎЛЯЦЬ ДЗЯРЖАВАМІ-ЧЛЕНАМІ, ЯК ЗГАДНАЕЦЦА Ё АРТЫКУЛЕ 25

Частка I: Інфармацыя з базы дадзеных, згаданай у артыкуле 26(1), с'с тэм, згаданых у

Артыкул 26(2), дзе гэта дастасавальна, артыкул 26(3) Рэгламенту (ЕС) 2018/848

1. Інфармацыя аб наяўнасці арганічнага пераходнага расліннага рэпрадуктыўнага матэрыялу, за выключэннем расады, але ў тым ліку насеннай бульбы, для кожнай канкрэтнай катэгорыі, якая захоўваецца ў базе дадзеных, згаданай у артыкуле 26(1), або ў с'с тэмах, згаданых у артыкуле 26(2)(а) Рэгламенту (ЕС) 2018/848, павінна ўключаць наступнае:

- навуковая агульнаўжывальная назва (агульнаўжывальная лацінская назва);
- найменне гатунку або гетэрагеннага матэрыялу;
- даступная колькасць у канверсійным перыядзе, паводле ацэнкі аператараў (агульная колькасць адзінкаў або вага насення);
- колькасць арганічных рэчываў, даступная па ацэнцы аператараў (агульная колькасць адзінкаў або вага насення);
- колькасць аператараў, якія загрузілі інфармацыю ў адпаведнасць з артыкулам 26(2) Рэгламенту (ЕС) 2018/848 на добраахвотнай аснове.

У мэтах гэтага пункта «расада» азначае маладую расліну, якая паходзіць з насення, а не з тронка.

2. Інфармацыя аб наяўнасці арганічнай аквакультурнай маладняку для кожнага в'дуду, які захоўваецца ў с'с тэмах згаданых у пункце (с) артыкула 26(2) Рэгламенту (ЕС) 2018/848, павінны ўключаць наступнае:

- в'дуд (агульнанародная лацінская назва);
- пароды і штамы, калі гэта дастасавальна;
- стадыя жыцця (напрыклад, кра, маляўк, маладняк), даступная для продажу як арганічная;
- даступная колькасць паводле ацэнкі аператараў;
- стан здароўя ў адпаведнасць з Дырэктывай Савета 2006/88/ЕС (1);
- колькасць аператараў, якія загрузілі інфармацыю ў адпаведнасць з артыкулам 26(2) Рэгламенту (ЕС) 2018/848 на добраахвотнай аснове.

3. Інфармацыя аб наяўнасці арганічных жывёл для кожнага в'дуду, які захоўваецца ў с'с тэмах, згаданых у пункце (b) артыкула 26(2) Рэгламенту (ЕС) 2018/848, павінна ўключаць наступнае:

- в'дуд (агульнанародная лацінская назва);
- пароды і штамы;
- вытворчыя мэты: мяса, малако, падвойнае прызначэнне або племяннае развядзенне;
- стадыя жыцця: дарослыя або маладыя жывёлы (г.зн. буйная рагатая жывёла < 6 месяцаў, дарослая буйная рагатая жывёла);
- колькасць (агульная колькасць жывёл), даступная па ацэнцы аператараў;
- стан здароўя ў адпаведнасць з гарызантальным правамі аховы здароўя жывёл;
- колькасць аператараў, якія загрузілі інфармацыю ў адпаведнасць з артыкулам 26(2) Рэгламенту (ЕС) 2018/848 на добраахвотнай аснове.

4. Дзе гэта дарэчна, інфармацыя аб наяўнасці арганічных парод і штамаў, адаптаваных да арганічнай вытворчасці для в'дуду, згаданых у артыкуле 26(3) Рэгламенту (ЕС) 2018/848, павінна ўключаць наступнае:

- в'дуд (агульнанародная лацінская назва);
- пароды і штамы;
- вытворчыя мэты: мяса, малако, падвойнае прызначэнне або развядзенне;

(1) Дырэктыва Савета 2006/88/ЕС ад 24 кастрычніка 2006 г. аб патрабаваннях да здароўя жывёл, якія выкарыстоўваюцца ў аквакультуры, прадукцыі з'яе, а таксама аб прафілактыцы кантролю некаторых хвароб водных жывёл (ОJ L 328, 24.11.2006, с. 14).

— колькасць (агульная колькасць жывёл), даступных па ацэнцы аператараў; — стан здароўя ў адпаведнасць з гарызантальным правамі аховы здароўя жывёл; —

колькасць аператараў, якія загрузілі інфармацыю ў адпаведнасць з артыкулам 26(3) Рэгламенту (ЕС) 2018/848 на добраахвотнай аснове.

5. Пры неабходнасці інфармацыя аб наяўнасці арганічных курачак, як гаворыцца ў артыкуле 26(3) Рэгламенту (ЕС) 2018/848, павінна ўключаць наступнае: — вядомы род (агульная лацінская назва);

— пароды і штамы

— вытворчае прызначэнне: мяса, яйкі, падвойнае прызначэнне або развядзенне;

— колькасць (агульная колькасць жывёл), даступных па ацэнцы аператараў; — сцяма

вырошчвання (пазначце, ці шмат'ярусная);

— стан здароўя ў адпаведнасць з гарызантальным правамі аховы здароўя жывёл;

— колькасць аператараў, якія загрузілі інфармацыю ў адпаведнасць з артыкулам 26(3) Рэгламенту (ЕС) 2018/848 на добраахвотнай аснове.

Частка II: Інфармацыя аб адступленнях, прадастаўленых у адпаведнасць з пунктам 1.8.5 часткі I Дадатку II да Рэгламенту (ЕС) 2018/848 пунтам 1.3.4.3 1.3.4.4 часткі II гэтага Дадатку 1. Інфармацыя аб адступленнях, прадастаўленых у адпаведнасць з пунктам 1.8.5

часткі I Дадатку II да Рэгламенту (ЕС) 2018/848 павінна ўключаць: —

навуковую агульнаўжывальную назву (агульнаўжываную лацінскую назву);

— гатунак; —

колькасць адступленняў агульная вага насення або колькасць раслін, для якіх адступленне прымяняецца;

— абгрунтаванне адступлення: няхай гэта будзе даследаванне, адсутнасць прыдатнага гатунку, мэта захавання ці іншая мэта прычыны;

— пры неабходнасці, у дачыненні да адступленняў па прычынах, адрозных ад даследчых, спосаваў даў, для якіх няма адмена прадастаўляецца, паколькі яны дастаткова даступныя ў арганічнай форме.

2. Для кожнага звычайнага вядомы жывёл (быка, коня, авечка, козы, свінні, ален, трысы, птушка) інфармацыя аб адступленнях, прадастаўленых у адпаведнасць з пунктамі 1.3.4.3 1.3.4.4 часткі II Дадатку II да Рэгламенту (ЕС) 2018/848, павінна ўключаць: — навуковую агульнаўжывальную назву (агульную лацінскую назву, г.зн. вядомы род); —

пароды і штамы;

— вытворчае прызначэнне: мяса, малако, яйкі, падвойнае прызначэнне або развядзенне;

— колькасць адступленняў агульная колькасць жывёл, для якіх прымяняецца

адступленне; — абгрунтаванне адступлення: ці адсутнасць прыдатных жывёл, ці іншыя прычыны.